

Lit: Путілов Б.Н. Современная фольклористика и проблемы текстологии // Рус. лит. 1963. № 4; Азбелев Н.С. Основные понятия текстологии в применении к фольклорному материалу // Принципы текстологического изучения фольклора. М.; Л., 1966.

К.П. Кабашнікаў.

ВАРЫЯНТНАСЦЬ, форма існавання фольклору, спецыфічная асаблівасць нар. творчасці, што праяўляецца ў бытаванні яе твораў у *варыянтах*; множнасць вынікаў працэсу эвалюцыі фольклору. Сярод фундаментальных прынцыпаў функцыяновання фолькл. мастацтва прынцып варыянтнага множства яго праяў займае цэнтральнае месца. Варыянтная форма існавання твораў фольклору ўяўляе сабой шматзвёны, полінакіраваны эвалюцыйны працэс, асобныя звёны (варыянты) якога эквівалентныя ў функцыянальных адносінах. В. дазваляе разглядаць сукупнасць варыянтаў як адзінства шэрагу разнастайных раўнапраўных сусідных твораў. У гісторыка-культурным кантэксле варыянт — вынік культурнага акта выканання — стварэння твора (ці яго часткі) нар. мастацтва; адносяна самастойны твор, вынік культурнага дзеяння, адзінка фолькл. парадыгмы і культурытворчага працэсу, якая ўзнікла на тыпалагічнай і тыповай аснове. Уяўленне аб варыянтным множстве твораў фольклору фарміравалася паступова і залежала ад аўтому назапашанага матэрыялу і ўзору тэарэтычнай думкі. Метад супастаўлення варыянтаў стаў адным з асноўных у працэсе даследавання праблем бел. і ўсходнеславянскай фолькларыстыкі. У бел. фолькларыстыцы тыпология В. распрацавана на матэрыяле песеннага фольклору і ўключае розналакальную, дыялектна-стылевую, выканальніцкую, унутрыжанравую, мелатыповую, меластрафічную, паэтычна-тэкстовую і інш. Як форму і вынік бытавання фольклору В. неабходна адрозніваць ад *варыятыўнасці* — працэсу змен, што з'яўляецца спосабам існавання фольклору.

Lit: Елатов В.И. Ритмические основы белорусской народной музыки. Мин., 1966. С. 190—191; Мазурина Н.Г. Варыянтнасць у беларускім песеннам фольклору // Весці Нац. АН Беларусі. Сер. гуманіт. навук. 1999. № 2; Яеж. Беларуская народнапесенная творчасць праз прызму асветніцкай парадыгмы // Беларуское Асветніцтва: вопыт тысячагоддзя:

Матэрыялы 2-га Міжнар. навук. кангрэсу. Мінск, 19—20 мая 2000 г. Мн., 2000.

Н.Г. Мазурина.

ВАРЫЯТЫЎНАСЦЬ, фундаментальная спецыфічная асаблівасць фолькл. культуры, працэс змянення і спосаб існавання нар. традыцыі, стабільнасць якой рэалізуецца ў В. Кожны элемент сістэмы фольклору, кожны комплекс элементаў і кожная сувязь паміж імі можа з'яўляцца адначасова стабільной і мабільнай. Эвалюцыйны працэс здзяйсняецца шматнакіравана, полістадыяльна. Ён уключае таксама і рух фолькл. твораў у пэўных межах (*«інтанацийнага поля»*, *«слоўнай вібрацыі»*). Гэта судадносіца з агульным палажэннем аб *«зоннасці»* (*«полі»*) усіх сродкаў выразнасці ў фольклоры як аснове для варыянтнага ўласблення ўсяго ў ім. В. з'яўляецца вызначальным механізмам і інструментам для ўтварэння *варыянтаў*. У залежнасці ад узделу і актыўнасці розных форм і метадаў варіравання нараджаюцца розныя варыянты, але ў межах выразна акрэсленай традыцыі, зыходзячы з модусу мыслення выканайцаў-стваральникаў пэўных дыялектна-стылевых арэалаў. У час выканання-стварэння дзейнічае *імпрывізацыя* — творчы працэс кампазіцый, які здзяйсняецца па законах вуснага мыслення, на базе і ў межах магчымасцей і асаблівасцей жанру, абаліраеца на вопыт і веды чалавека. В. як працэс існавання фольклору неабходна адрозніваць ад *варыянтнасці* — формы і выніку яго бытавання.

Lit: Алексеев Э.Е. Фольклор в контексте современной культуры: Рассуждения о судьбах нар. песни. М., 1988; Чистоев К.В. Народные традиции и фольклор. Л., 1986; Елатов В.И. По следам одного ритма. Мин., 1974.

Н.Г. Мазурина.



Y.A. Васілевіч.

ВАСІЛЁВІЧ Уладзімір Аляксандравіч (н. 9.1.1952, Мінск), фолькларыст, этнограф. Кандыдат філалагічных навук (1979). Скончыў БДУ (1974). З 1974 у Інстытуце мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фольклору Нац. АН Беларусі, з 1992 у Бел. педагогічным універсітэце імя М.Танка (з 2004 загадчык кафедры этнаграфіі і фолькларыстыкі). Даследуе пытанні бел. фолькларыстыкі, этнаграфіі, бел. міфалогію. Аўтар манаграфіі «Усходнеславянская гумарыстычная песня» (1979), кн. «Збіральнікі» (1991, пра збіральнікаў, выдаўцоў і даследчы-